


Лічбавая копія першага беларускага “Буквара” перададзена ў Беларусь



Лічбавая копія першага беларускага “Буквара”, якому сёлета спаўняецца 400 гадоў, перададзена ў Беларусь Каралеўскай бібліятэкай Даніі.

Першая ў свеце кніга, якая мела назву “Буквар”, была выпушчана нашымі продкамі роўна 400 гадоў назад – у 1618 годзе. Яна захавалася ў свеце толькі ў двух экзэмплярах і была амаль не вядома на радзіме.

Адзін з іх знаходзіцца ў Вялікабрытаніі, у закрытай для шырокай публікі прыватнай Бібліятэцы Мідл Тэмпл. Другі асобнік заставаўся да нядаўняга часу зусім мала вядомым. Ён захоўваецца ў Каралеўскай бібліятэцы Даніі.

Дзякуючы працяглым, але паспяховым перамоваў Алеся Сушы, старшыні Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў і намесніка дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, атрымалася зрабіць якасную лічбавую копію першага “Буквара”, якая нядаўна перададзена з Даніі ў Беларусь. А.Суша дамовіўся з уладальнікамі, што лічбавая копія першага “Буквара” будзе прадастаўлена для адкрытага доступу ўсіх ахвотных на інтэрнэт-сайце Каралеўскай бібліятэкі Даніі, а ў бліжэйшым часе з’явіцца і на сайце Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Алесь Суша: «Для мяне асабіста вялікім адкрыццём стала, што захаваны ў Даніі асобнік так цудоўна захаваўся да нашага часу. Яшчэ ў 2015 годзе я меў магчымасць асабіста пазнаёміцца і працаваць з другім асобнікам “Буквара” ў Лондане. Але, як аказалася стан захавання кнігі з Каралеўскай бібліятэкі Даніі ў нечым на многа лепшы, у ім добра чытаюцца ўсе гравюры, менш пашкоджаная і забруджаная папера. Цяпер у нас з’явілася цудоўная магчымасць паўнацэнна вывучыць гэты надзвычай каштоўны помнік нашай культуры. У гэтым годзе пабачыць свет яго факсімільнае выданне».

алеутскую, балкарскую, гагаузскую, дагестанскую, далганскую, даргінскую, хакаскую, ханту, цыганскую, чувашскую, чукоцкую, эвенкійскую і іншыя!!!